

ДЗЕЛЯ ЧАГО МЫ ЗМАГАЕМСЯ

Гіёл Фай

Па той бок застарэлых палітычных сістэм (усё адно, якое адценне яны на сабе маюць: сацыял-дэмакратыі, лібералізму, камунізму, юдэа-хрысціянства альбо амерыканскага ладу жыцця) новая культура Еўропы пакліканая прапанаваць альтэрнатыву для новай супольнасці «антыхасмапалітаў» і «антымандыялістаў», гэта значыць, для ўсіх тых, хто — як злева, гэтак і справа — адмаўляе руйнаванне культуры і расавую смерць Еўропы. Гаворка пра гістарычнае змаганне дзеля аднаўлення супольнай Бацькаўшчыны.

Гутарка пра будучае еўрапейскае Валадарства (*europäische Reich*).

«Новыя права», што ўзніклі напрыканцы 60-х гадоў у Францыі, — гэта інтэлектуальны рух, які ахоплівае часопісы, суполкі, таварысты, аб'яднанні і сеткі ўплыву. За 15 год гэты рух стварыў ідэалагічную канструкцыю, якую трэба ўспрымаць гэтак жа сур'ёзна, як і ўсё зробленае марксізмам і лібералізмам, чым і абумоўлены значны ўплыў руху на ход грамадскіх дэбатаў не толькі ў Францыі, але ўжо гэтаксама ў Бельгіі і Італіі. Як удзельнік гэтага інтэлектуальнага руху, які спачатку паўстаў вакол філосафа Алена дэ Бенуа, на пытанні: «Дзеля чаго вы мысліце? Дзеля чаго пішаце? Дзеля чаго ўпłyваеце на грамадства, бы той гурток мысляроў перад Французскай рэвалюцыяй?», — я хацеў бы адказаць парадаю: не пытайніце ў нас, нашто мы мыслім, пішам, публікуем; лепш пацікаўшеся, чаму мы змагаемся.

Рэч такая, што нашыя намаганні дзеля стварэння і пашырэння ідэяў і каштоўнасцяў можна прыраўнаваць хутчэй да гістарычнага змагання, што мае метапалітычную сутнасць (від культурнай і ідэалагічнай вайны), чым да чыстай перадачы ведаў. Мы хочам зноў зрабіць часткай гісторыі праўдзівія еўрапейскія каштоўнасці і светапогляд. Яны былі зруйнаваныя, так бы мовіць, эквівалентамі — «процікаштоўнасцямі», якія, на нашу думку, і ёсць прычынаю сучаснага еўрапейскага дэкадансу.

Наш светапогляд — гэта нешта больше за ідэалогію, ён адпавядае структуры асноўных каштоўнасцяў, носьбітамі якіх стагоддзямі былі еўрапейскія народы. Сёння мы — адзіныя, хто выступае за іх. Калі з нашай працы не будзе плёну, дык ніхто больш яе не працягні, і тады еўрапейскія народы больш не здолеюць уплываць на гісторыю. З гэтага вынікае, што наш чын мае гістарычнае значэнне ў сучасным грамадстве, бо ніхто іншы — ані справа, ані злева — не бароніць гэтага светапогляду.

Толькі мы выступаем за аднаўленне еўрапейскага паганства, за рэанімацыю еўрапейскіх каштоўнасцяў, якія былі выціснутыя пасля працяглага працэсу разбэшчвання ідэямі юдэа-хрысціянства і яго ўсясветнай спадчыны — эгалітарнага індывідуалізму. Носьбітам пяцітысячагадовай еўрапейскай культуры з'яўляецца адзін толькі народ, аднародны ў сваіх асноўных рысах, але надзвычай разнастайны ў формах свайго выяўлення.

Народы лацінскага, элінскага, іспанскага, германскага, скандынаўскага, кельцкага ды славянскага паходжання ўсе ўзнікаюць ад аднаго і таго ж антрапалагічнага, культурнага і лінгвістычнага кораня, як даводзіць сучасная гістарычнае этнографія. Гэты «корань» — вынік злучэння г. зв. «індаеўрапейскага» народа з лакальнымі, антрапалагічнай роднасцімі народамі, якія пражывалі тады на тэрыторыі Еўропы. Індаеўрапейцы названыя гэтак, бо яны засяялялі тэрыторыі ад скрайняга заходу Еўропы да індыйскага субкантыненту. Яны далі ўсім еўрапейскім народам іх культуру, іх мову і, значыць, таксама іх лад мыслення. Таму еўрапейскія народы ад пачатку сваёй гісторыі валодаюць аднолькавай культурнай, моўнай і антрапалагічнай спадчынай.

Вельмі рана ўзніклыя адрозненні можна парунаць з рознымі меладычнымі лініямі ў адной сімфоніі, з рознымі вобразамі адной фрэскі. Рымскія і скандынаўскія багі — амаль аднолькавыя. Грэцкая і нямецкая мовы, кожная са сваімі адметнасцямі, маюць аднолькавы дух, яднаючыся праз сінтаксічныя і лексічныя структуры таксама з лацінскімі ды славянскімі мовамі. Разнастайнасць у адзінстве, мноства багоў і каштоўнасцяў у межах аднаго Сакральнага — вось дзе цэнтр цяжару індаеўрапейскай спадчыны.

У I ст. н. э. пад уплывам хрысціянства на наш кантынент трапілі ўяўленні пра каштоўнасці, што былі абсалютна чужыя еўрапейскай псіхіцы. Для ўяўлення ў гэтага іншага свету ўласцівым: дуалізм (прынцып адасаблення Сусвету ад адзінага Бога-Айца і ягонага закону, што немінуча вядзе да абясцэнья гэтага, жывога свету); перавага абстрактнага індыўда, які шукае сваіх дабротаў і шчасця, над ідэяй супольнасці і ланцугоў пакаленняў; актуалізацыя такіх абсалютнасцяў, як метафізічная роўнасць усіх людзей або радыкальнае адмаўленне найвышэйшых этичных каштоўнасцяў (прыкладам, атрыманых у спадчыну або выбранных сувязяў, вернасці перакананням, далучанасці да народнай грамады).

Хрысціянству і яго «ідэалогіі» спатрэблілася шмат часу, пакуль яны здолелі ўкараніцца ў думкі і звычаі. Рэлігійныя догмы, што развіліся ў межах каталіцтва і праваслаўя, сведчаць аб доўгай працы дзеля спалучэння паганскіх светапоглядных мадэляў са «святою навукай» хрысціянства. Вынікі гэтай працы сталі добра бачныя толькі на пачатку Новага часу. Гісторыкі шторазу часцей пагаджаюцца з думкаю, што росквіт еўрапейскай культуры і цывілізацыі (збольшага праз навуку, мастацтва, права, горадабудаўніцтва, дынамічнае развіццё палітычнай думкі, заваёвы, нават выяўленне рэлігійнай веры (саборы)) адбываўся не дзякуючы хрысціянству, а насуперак яму.

«Еўрапейскія» рысы хрысціянства насамрэч з'яўляюцца рысамі еўрапейскай ментальнасці, якая не знікла. Зрэшты, сучасныя хрысціяне цалкам з гэтым пагаджаюцца, калі яны ўхваляюць «зварот да вытоку» і паслядоўна выракаюцца еўрапейскай культурнай спадчыны, упікаючы цэркви тым, што яна ім яшчэ рупіць.

На ўсёй гісторыі Еўропы адбіваецца сутыкненне каштоўнасцяў, «вайна багоў» між хрысціянаморфнай свядомасцю, што адваёўвае новыя пазіцыі, і паганскай псіхікай, што сваіх пазіцыяў не здае. Мабыць, да Фрыдрыха Ніцшэ еўрапейцы не ўсведамлялі гэтай «метафізічнай» вайны.

Калі хрысціянскі дух і ўплываў працяглы час пазітыўна на моц і гістарычную дынаміку еўрапейскіх народаў, дык за Новым часам ўсё карэнным чынам змянілася. Пашыраны ў шмат якіх гістарычных фазах на ўвесь свет (з прычыны Рэфармацыі і Контррэфармацыі, ангельскай рэвалюцыі XVII ст., «асветніцтва» і французскай ды амерыканскай рэвалюцыяў XVIII ст., потым у сувязі з марксізмам і лібералізмам у XIX і XX стст.), укарененны ў хрысціянскай тэалогіі ідэя паклікалі да жыцця «эгалітарныя» ідэалогіі (названыя так дзеля ўяўнай прастаты), якія сёння апанавалі заходнюю свядомасць. Як «левыя», так і «правыя» на-

лежаць да гэтага ідэалагічнага хаўрусу. Мы — адзінныя, хто знаходзіцца ўбаку ад яго, выступае за аднаўленне іншага светапогляду і мае, такім чынам, іншую ідэалагічную мэту.

Гэтая эгалітарная ідэалогія розняцца сродкамі, але сыходзяцца як у канчатковай мэце, гэтак і ў сваёй канцепцыі свету, уgruntаванай на монатэістычным дуалізме. Для іх людзі аднолькавыя, калі гаворка ідзе пра канчатковыя мэты або абсалютныя каштоўнасці; адсюль вынікае абясцэнванне Бацькаўшчыны, крэўных повязяў і ідэі супольнасці.

Гэтая шкодная канцепцыя доўгі час не магла мець аніякага негатыўнага ўплыву, бо дынамічная еўрапейская псіхіка (якая, аднак, у той жа час захоўвае памяць пра традыцыю, яе ўсведамленне) кіравала рухам народаў у гісторыі: у залежнасці ад патрэбы змушала іх трymацца гуртам або рвацца наперад. Сёння, наадварот, над культурным, дэмографічным і гістарычным існаваннем нашых народаў навісла пагроза, бо «эгалітарнае» разуменне свету ўжо занадта далёка сягнула ў сваім пашырэнні.

Так званы «еўрапейскі» светапогляд, які карэніцца ў паганская культуры і ўсеадымнай псіхалогіі, імкнуўся ўсталяваць дух грамады, гістарычнае выжыванне, волю да ўлады насуперак індыўвідуалізму і пошуку шчасця. Да нядавняга часу гэты светапогляд несвядома «змагаўся» супраць прагрэсісцкіх або кансерватыўных ідэалогій, што навязвалі дзяржавам і грамадствам сектулярызаваны варыянт хрысціянскага ідэалу (ідэалу вечнага шчасця, якое забяспечваюць індыўвідуальныя даброты) у якасці канчатковай мэты. Насуперак гэтаму праз наш праект наноў сцвярджаеца еўрапейскі светапогляд. Такім чынам, у XX ст. адбываецца відавочнае вяртанне ў свядомасць пачатковага еўрапейскага светапогляду і захаванне для будучыні яго пазіцыяў, мэтанакіравана замацаваных у сучаснасці.

Пастаўленая мэта — вярнуць у гісторыю еўрапейскія народы і культуры, што цяпер загразнулі ў летаргіі і заняпадзе, — набывае, такім чынам, падвойнае значэнне змагання і гістарычнага адраджэння. Змагання супраць сілаў смерці, што праз сучасныя ўяўленні пра каштоўнасці, пазіцыі і лад думання, нават праз нашую гістарычную спадчыну дамагаюцца таго, каб мы больш не маглі быць тым, чым мы, на наш погляд, як еўрапейцы, былі зайдёы — народамі «Іліяды» і «Эдды», але не народамі «Бібліі». Адраджэнне мінуўшчыны мы, у адрозненне ад хрысціянства і паноўных ідэалогій, вытлумачваем не як «юдэйска-хрысціянскую цывілізацыю», а як «індаеўрапейскую культуру», дзеля таго, каб нашая буду-

чыня мела за аснову ту ю форму мінуўшчыны, якая адпавядае нашаму духовому ладу.

У сваім запавеце Бернард-Генры Леві ў сувязі з нашым праектам выказаў меркаванне, што сітуацыю можна ахарактарызаваць як змаганне між Афінамі і Іерусалімам: гэткае ж, але больш інтэнсіўнае, як дзве тысячы год таму. У гэтым сэнсе мы хочам, каб паўсюль у Еўропе былі «грэкі».

Грамада як сіла аднаўлення

Наш чын, як выкладзена вышэй, трэба разумець як змаганне. Таму ў сваёй цяжкой працы ён стварае і выкарыстоўвае ў якасці зброі ідэі і каштоўнасці і цалкам падтрымліваеца грамадой, якую творым мы самі. Асноваю гэтай грамады ёсць наш светапогляд, што ахоплівае ўсе з'явы жыцця; аднак нас лучаць не толькі людзі гэтай грамады, але і той факт, што мы пільнуемся гістарычных каштоўнасцяў. Кожны з нас — гэта носьбіт гэтых каштоўнасцяў; дзеля таго грамада (*Gemeinschaft*) нашмат мацнейшая за «грамадства» (*Gesellschaft*), якое знікае адразу ж, як толькі разбурающа яго структуры. У нашым выпадку сувязь не «механічная», а арганічная.

У гэтым сэнсе мы ўжо цяпер ажыццяўляем нашу канцэпцыю грамадскага жыцця. Праца, якую мы разумеем як змаганне, надае нашай грамадзе яе значэнне, яе рэактыўную моц. У грамадстве заходняга кшталту існуюць шмат якія «арганічныя групы» (*organische Gruppen*): клубы і розныя аб'яднанні. Але тое, што звязвае людзей там, увесь час абмежаванае, у пэўнай ступені загнае ў вузкія тэматычныя рамкі. У нас, наадварот, сяброўства ўзаемадзеіць з неадступным адстойваннем свайго светапогляду і ўтварае такім чынам поле напругі ідэі, што выклікае змаганне вялізарнага гістарычнага маштабу.

У гэтым сэнсе адна ўплывовая персона ад вышэйшай адукацыі напісала нам: «Мяркуючы з пастаўленых вамі мэтаў, духу, што натхніе вас, вашых грунтоўных дзеянняў, я не пэўная, ці ўсведамляеце вы самі гістарычнае значэнне вашага чыну, ці не ёсць для вас адказнасць перад гісторыяй завялікая, ці не будзе роля, адыграць якую ў Еўропе пакліканая вашая грамада, ацэненаю толькі пазней». Пасля гэткай ацэнкі будзем жа імкнутца да таго, каб мы заўсёды ўсведамлялі важнасць неабмежаванай волі да чыну!

Сябра адной палітычнай партыі спытаўся ў нас, калі і як мы мяркуем дасягнуць «новай еўрапейскай культуры», «іншай Еўропы», унёсак у адраджэнне якой мы нібыта робім. Наш адказ быў наступны: Валадарства — унутры нас. Што значыць гэтая прароцкая формула? Яна значыць, што

мы не прымаем анікай лінейнай гістарычнай канцепцыі, што ўзікла праз навуку аб збавенні; што мы не адасабляем сучаснасці ад будучыні, г. зн. не праводзім мяжы між «сучаснай грамадой» і «пазнейшай», «адноўленай» праз канчатковое бачанне будучыні (і гэтым адсунутай у абсяг фантастычнага) «Еўропай». Нашая грамада ўжо ёсць парасткам будучай Еўропы. Нашае існаванне ўжо ёсць ажыццяўленнем нашага праекта.

Метапалітычная стратэгія: ідэалагічна-культурнае змаганне

У адпаведнасці з гэтым мы імкнёмся стварыць унутры сучаснай цывілізацыі сілавое поле. Моц актыўных меншасцяў вынікае з таго, што яны цвёрдыя сярод мяккай масы сацыяльнага асяроддзя, дзейныя сярод навакольнай ананімнасці і ававатальшчыны, матываваныя і разумныя (гэта значыць, ведаюць сутнасць рэчаў) сярод аслепленых, спецыялізаваных і абыякавых чалавечых масаў. Гэтыя меркаванні ў сучасным свеце вядуць да выбару такой формы стратэгіі, якая значна разніцца ад тых, якія выкарыстоўваюцца іншымі палітычнымі рухамі; урэшце, з апошнімі мы не маем анічога супольнага: ані ў ідэях, ані ў сродках або мэтах. Пад канец 60-х гадоў адно простае назіранне, якое, што праўда, зрабілі толькі мы адны, кіравала ўсімі нашымі пазнейшымі дзеяннямі: каб замацаваць свае пазіцыі ў ававатальскім грамадстве, «левыя» не выкарыстоўвалі толькі выбары, яны мэтанакіравана працавалі таксама і на заваяванне культурнай моцы. Іншымі словамі: пранікнуць ва ўніверсітэты, у прэсу, асобныя мэдыі, забяспечыць сабе інтэлектуальную аўдыторию і гэтым самым авалодаць вызначальнаю сілаю пры фармаванні меркаванняў і каштоўнасцяў, каб пазней мець мягчымасць кіраваць усім грамадствам. Ведама, мы ні ў якім разе не збіраемся рабіць таго самага для «правых», пагатоў гэтыя правыя (пра каго б ні ішла гаворка: радыкальных, кансерватыўных або ліберальных) падзяляюць нашыя пагляды ў такай жа малой ступені, як і левыя, бо мы (у адрозненне ад левых і правых) пільнуемся светапогляду, што абсалютна чужы пануючаму «ідэалагічнаму спектру».

Мы зрабілі іншае, больш «гістарычнае» назіранне: формы грамадстваў і сувэрэнітэтаў, гэта таксама як і формы цывілізацыяў, урэшце ёсць вынікам сістэмаў каштоўнасцяў, якія паступова фармуюць лад думак і вызначаюць такім чынам тып палітычнай, інстытуцыйнай і эканамічнай надбудовы. Сучасныя заходнія грамадствы, якімі кіруе эгалітарызм як вынік секулярызацыі юдэйска-хрысціянскіх дагматуў, — гэта найзырчэйшы

прыклад перавагі сістэмаў каштоўнасцяў над грамадска-палітычнымі сістэмамі. Такім чынам, мы мусім уплываць на каштоўнасці, а не беспасярэдне на палітычныя, эканамічныя і рэпрэзентатыўныя структуры.

Гэтае імкненне розніца ад імкнення Антоніо Грамшы (італьянскі марксіст, «рухавік» італьянскай камуністычнай партыі ў 20–30-я гады), бо ён, у адрозненне ад традыцыйнага марксісцкага аналізу, развіў наступную ідэю: заваяванне ўлады мае сваёй перадумовай стварэнне сферы «арганічных інтэлектуалаў», якія мусіць пашыраць новую рэвалюцыйную свядомасць. У аснове гэтага ўяўлення ляжыць цверджанне, што інфраструктура грамадства мае ідэалагічную, а не эканамічную прыроду. Аднак нашай мэтай не ёсць палітычнае заваяванне «дзяржаўнага апарату», да чаго імкнуўся Грамшы; нашая мэта — гэта, хутчэй, метапалітычнае стратэгія, якая, існуючы паралельна з уласна палітыкай, пераважае над ёю, пакуль слова «палітыка» абазначае дзеянасць прафесійных палітыкаў, якую мы ведаем надта добра.

Метапалітычнае стратэгія адназначна канстатуе, што прафесійная палітыка стала абсолютна марнай з трох прычынаў, якія, зрэшты, добра ведамыя палітолагам і сацыёлагам. Па-першае, палітыка, калі яе разумеце у звычайнym сэнсе гэтага слова, стала непрыемным тэатрам, прычым дзіўнаватае пустаслоўе актораў даўно страціла сваю моц пераканальнасці; па-другое, законы, праз якія кіруюць грамадствам, сёння маюць тэхнічна-еканамічную і адміністрацыйную прыроду; па-трэцяе, мы маем намер пашырыць такую сістэму каштоўнасцяў, якая будзе дзеяць доўгі час, ахопліваць як мага больш ідэалогіяў, што канкуруюць адна з адною, і — калі здолеем дасягнуць гэтага, — магчыма, будзем рабіць гэта ў свеце, дзе цяперашнія палітычныя нормы, дзяржава ў сучасным сэнсе гэтага слова ды гэтак далей, больш не будуць іністытуцыямі кіравання.

А гэта значыць толькі тое, што нашыя ідэі і каштоўнасці пад канец метапалітычнага змагання будуць трывамаць уладу, г. зн. выяўляцца ва ўсіх сацыяльных функцыях. Тады яны ўтвораць базу для ідэалогіяў (што, магчыма, будуць спрачацца адна з адной) і асобных жыццёвых пазіцыяў. Дзеля дасягнення гэтай мэты, ведама, патрэбныя трываласць і ўпартасць. На грунце аналізу гісторыі заходніх грамадстваў можна сформуляваць наступную сталую тэорыю.

Моц — не на спусковых кручках стрэльбаў, яна мае не прафесійна-палітычную прыроду; яна — пры пачатковым пункце ідэяў, яна мае культурны, духоўны і гісторычны характар. Мы ад-

маўляемся выяўляць нейкую палітычную актыўнасць, дазваляць нейкай партыі спасылацца на нашыя ідэі, бо мы ведаем, што сапраўдная палітыка, «вялікая палітыка» (як разумеў яе Нішэ), што прамаўляе пра гісторычны лёс народаў, не ўласбялецца ў «палітычных іністытуцыях». Заваяванне іх анічога не дае. Такім чынам, метапалітычнае стратэгія грунтуеца на ідэалагічным змаганні і пашырэнні сістэмы культурных каштоўнасцяў.

Ідэалагічнае змаганне абумоўлівае пашырэнне ўсеахопнай ідэйнай плыні, якая здольная пярэчыць эгалітарным ідэалогіям. Гэтая тэарэтычнае сістэма ідэяў ёсць інструментам, зброяй інтэлігенцыі на службе ў каштоўнасцяў; яна не ёсць самамэтай. Такім чынам, для нас гаворка не ідзе пра тое, каб «падараваць правым тэорыю». Нам нельга забывацца, што паняцце «новыя правы», якім мас-медыі акрэсліваюць наш рух, — гэта толькі прыдуманае журналістамі слоўца. Нашая ідэйная канструкцыя лагічна лучыць усе дысцыпліны — ад біялогіі да гісторыі, яна выконвае ролю, падобную, прыкладам, да інтэграцыйнай ролі марксісцкай ідэалогіі.

Наш светапогляд процістаіць не адной ідэалогіі сучаснага спектру, а ўсім гэтым ідэалогіям, усіму гэтаму спектру. Пры гэтым ён мае тры асноўныя мэты.

1. Даць такое інтэлектуальнае тлумачэнне свету, чалавека, грамадства, гісторыі, якое адпавядае нашым каштоўнасцям і нашаму методу працы, прычым апошні паўнайшы, ладнейшы, ахоплівае больш, як існыя ідэалогіі. Гаворка ідзе не пра доктому, а пра адкрыту сістэму, што ўвесь час развіваецца. Гэтым мы рознімся ад марксістаў, лібералаў ды хрысціянаў. Мы хочам мець ключ да свету, не залежачы ад дагматызму або ўцёкаў ад рэчаінасці.
2. Такім чынам, ствараць нашую тэарэтычную канструкцыю — гэта значыць рабіць нагляднымі нашыя каштоўнасці, якія самі, натуральна, застаюцца ірацыональнымі, бо паходзяць ад нашага вольнага выбару. Напрыклад, нельга рацыянальна апраўдаць тое, што над еўрапейскім гісторычным лёсам пераважае геданістычная, нявольніцкая і меркантылізаваная будучыня. Таму, хадзя нашыя ідэі і могуць змяніцца, нашыя каштоўнасці застаюцца нязменнымі, бо ідэі — гэта тактычныя сродкі для правядзення ў жыццё каштоўнасцяў, сродкі, якія заўсёды можна палепшыць.
3. Гэтая ідэйная плынь крытыкуе сучасную цывілізацыю і атакуе ідэалогіі, што сёння беспадстаўна пануюць. Нашая ідэалагічная пазіцыя спрашчае нашую задачу, бо мы пільнуемся такой сістэмы каштоўнасцяў, якая аблінае

ўсталяваныя падзелы на левых / правых, навуку / прыроду, біялагізм / культуралізм ды г. д. Мы выступаем, прыкладам, адначасова за новыя тэндэнцыі ў тэхніцы і за крэўную повязь, за прыватны эканамічны дух бізнесу і за перавагу вярхоўнай палітычнай улады над эканомікай. Гэта дадае нам рухавасці і імпету, а таксама цудоўных магчымасцяў ідэалагічнага ўварвання; гэтаму спрыяе і тое, што ў нашым грамадстве ідэалагічная структура робіцца ўсё больш падробленай, інтэлектуальныя «бяспрэчныя ісціны» — даступнымі.

Кнігі, часопісы, спавешчанні, форумы, калёквіумы, прыватныя ды сямейныя гутаркі або размовы на працоўным месцы, гурткі і чыннасць дзеля пашырэння нашых духоўных і культурных распрацовак утвораюць поле бітвы нашага змагання. Хрысціянства, марксізм або лібералізм таксама насыцілі грамадства сваімі распрацоўкамі і паняццямі, таксама выклікалі духаў, каб пераканаць нязначную колькасць людзей, каб нейтралізаваць або спакусіць іншых. Мы валодаем не толькі інтэлектуальнай і тэарэтычнай зброяй, але таксама і «сацыялагічнай»: укараняць каштоўнасці — гэта задача, якая вымагае не толькі пашырэння тэкстаў, але і «культурнай прысутнасці», што, у залежнасці ад вынаходлівасці кожнага паасобку або ад вызначанай нашай грамадой стратэгіі, можа прыміць шмат якія формы.

Час працуе на нас, бо нашыя каштоўнасці знаходзяцца на баку таго, што Шатабрыян называў «маладосцю свету». Нашыя праціўнікі захоўваюць стары будынак і ахоўваюць сваю моц. Нашая грамада існуе дзесяцігоддзе; яна мацнее з кожным днём, хоць мы началі з нуля, — бо мы маем найдаўжэйшую гісторычную свядомасць.

Формула светапогляду

Нашая тэарэтычная канструкцыя — адкрытая сістэма; ідэі — сродкі для дасягнення мэты. Яны могуць змяняцца, каб лепш рэпрэзентаваць падставовыя каштоўнасці. Мы можам умацоўваць нашу тэорию, уключаючы ў яе новыя дысцыпліны, змяняць нашыя меркаванні — урэшце, мы не захавальнікі догмы. Аніводнае дасягненне прыродазнаўства не будзе «неадпаведным» для нас. Мы адштурхоўваемся ад рэчаіннасці — факты ніколі не змогуць запярэчыць нашым каштоўнасцям. Нашыя апаненты, наадварот, развіваюць замкнёныя ідэалогіі. Тым часам эталогія ўшчэнт разбіла марксізм, а антрапалогія запярэчила хрысціянскому погляду на чалавека.

Мы ж грунтуюмся на ясных каштоўнасцях спазнання. Яны адпавядаюць «філасофіі жыцця»,

якую мы сцвярджаєм, грунтуючыся на нашым досьведзе, бо яна рацыянальная і адпавядае рэчаіннасці. Пад «жыццём» мы свядома разумеем нашае становішча як людзей, што жывуць у свеце і належаць да пэўнай грамады. Мы хочам такога жыцця, якое яно ёсць: рызыка, наведамая веліч. Але мы не пакорлівія перад жыццём, бо яго сэнсам ёсць змаганне, пераадоленне самога сябе, імкненне да ўдасканалення. Гэтае філасофічна сформуляванае гледзішча цалкам пацвярджаюць гуманітарныя навукі.

Аднак мы ўважаем свае каштоўнасці менавіта за каштоўнасці не з гэтай «аб'ектыўнай» прычыны. Мы кіруемся нашай філасофіяй і нашымі свабодна прынятymі планамі. Выйшла так, што паліталогія, сацыялогія, антрапалогія, навуковае спазнанне свету падмацоўваюць нашыя каштоўнасці. Але тое, што ўрэшце дае нам магчымасць выказваць свае меркаванні, бярэ пачатак у нашай чуйнасці.

Наш светапогляд, як было адзначана вышэй, грунтуюцца на рэчаіннасці. Навукі, што рэпрэзентуюць эгалітарызм, наадварот, аказваюцца ўтапічнымі. Яны адмаўляюць свет такім, якім ён ёсць (г. зн. «жыццё як змаганне», няроўнасць) на карысць далёкіх ад рэчаіннасці ўяўленняў (абстрактны «чалавек», жыццё як спакойная гармонія, сацыялагічны ўніверсалізм). Сапраўдны свет не прымаецца і характарызуецца толькі як мінучая з'ява, якую трэба змяніць, каб ажыццяўіць горача жаданую ўтопію (г. зн. дагматычную ідэю свету).

Вядома, утопія не рэалізаваная, людзі збітываюць панталыку, асока захворвае. Аднак эгалітарныя навукі таксама няздольныя прызнаць, што іх сістэма сформаваная цверджаннямі, якіх нельга аргументаваць, рацыі якіх немагчыма давесці, бо яны своечасова крытычна не даследавалі паходжання гэтай сістэмы. Дзеля гэтага яны грунтуюцца беспасярэдне на сацыяльных навуках, напрыклад, на эканоміцы, што ёсць пачатковым пунктам ліберальных або марксісткіх тэорыяў. Калі згаданыя навукі ўзнімуцца на вышэйшую прыступку спазнання, пабудова ідэалогіі ўрэшце разгойдаецца.

Зусім інакш у нас: мы ўсведамляем нашыя каштоўнасці; нашая сістэма ірацыянальная (прадыктаваная пачуццём) у сваёй аснове, але выкарыстоўвае рацыянальнасць (мае за аснову здаровы сэнс — *die Vernunftgemäßheit*) як інструмент. Нашыя апаненты сцвярджаюць, што здаровы сэнс, разважлівасць — гэта пачатковы пункт, не прызнаючы, што імі кіруюць ірацыянальныя сілы, над якімі яны не маюць улады і эмацыйны кампанент якіх яны, уласна кажучы, і адмаўляюць.

Адсюль паходзіць у тым ліку і іх рэдукцыянізм: каб захаваць дзеясннасць сваёй сістэмы,

яны зводзяць яе да аднаго толькі элементу і абмажоўваюць такім чынам вытлумачэнне чалавека і грамадства толькі некалькімі прычынамі, што нібыта могуць стаць ключом да ўсяго (абвяшчэнне рухавіком гісторыі класавага змагання, абмержаванне антрапалогіі культурным пранікненнем альбо лібіда ды г. д.). Цэлыя сферы жыцця адмаўляюцца, бо іх немагчыма аспрэчыць: змаганне, святасць, скіраваныя на самавыяўленне індывідуальныя адметнасці, нацыянальныя ды этнічныя адрозненні, агрэсіўнасць, развіццё гіерархічных сістэм ды г. д.

Мы, наадварот, антырэдукцыяністы. Мы сцвярджаем свет у ягонай разнастайнасці і ў ягоных супярэчнасцях. Прыкладам, чалавек мае ўсведамляць сябе адначасова і як генетычна сфармаваную, і як культурную істоту, што вызначаецца як у спакоі, гэтак і ў змаганні. На нашу думку, рэальнасць мае шмат роўняў ладу і вытлумачэння, што размешчаныя па-рознаму і дапаўняюць адзін аднога (бо толькі адзін з іх не можа патлумачыць усяго): мікрафізічная і макрафізічная, біялагічная, чалавечая, сацыялагічная, гістарычна і, магчыма, яшчэ шмат якія іншыя сферы (у залежнасці ад прынятага гледзішча). Наш антырэдукцыянізм кладзе масты між асобнымі дысцыплінамі. У той час як нашыя апаненты займаюцца «чыстай эканомікай» альбо «чыстай біялогіяй», не падмацоўваючы іх іншымі ведамі, узятымі з розных сфераў навукі, нашая духоўная чуйнасць вынікае з таго, што мы без аніякіх сумневаў спалучаем духоўныя і прыродазнаўчыя навукі.

Напрыклад, біялагічная дыскусія амаль не мае сэнсу, калі не ўлічваць культурнага фармавання спадчынных задаткаў. Гэтаксама грамадска-палітычныя і сацыяльныя навукі без эталагічнага і антрапалагічнага грунту, эканоміка без псіхалагічнага падыходу — гэта, у найлепшым выпадку, няскончаная праца. Такім чынам, нашае разуменне свету арганічнае, а не механістычнае. Мы імкнемся ніколі не браць увагі на няцэльныя пагляды на рэчы. Мы прынцыпавыя антыэкстремісты з моцнымі каштоўнасцямі.

Нашыя ж апаненты, наадварот, падобныя да экстремістаў (што абмажоўваюць жыццё эканомікай або біялогіяй) са слабымі каштоўнасцямі. Светапогляд, якому мы процістаім, тлумачыць свае ўяўленні пра каштоўнасці чистымі цверджаннямі, якія мы можам нават размеркаваць паводле паходжання і выяўлення.

Спачатку за асноўную каштоўнасць прымаецца юдэйска-хрысціянскі індывідуалізм. Адмежаваны ад свету і звязаны з Богам-Айцом індывід мусіць рупіцца пра сваё збавенне. Пасля яе секулярызацыі гэтая аксіёма паклікала да жыцця ўсе-

паноўныя ідэалогіі, трymа кітамі якіх сталі індывід, разум і шчасце. Секулярызацыя, пачатая кальвінізмам ды лютеранствам і скончаная крытычнай тэорый франкфурцкай школы (антырэвалюцыйныя неамарксісты), была падрыхтаваная самім хрысціянствам, што хацела дзеля змены свету перанесці на яго метафізічныя ідэалы, з якімі быў звязаны хрысціянін як «індывід, што належыць іншаму свету».

Хрысціянскі прынцып, згодна з якім чалавек у спадзеве на будучае «Божае валадарства» мусіць шукаць свайго асабістага збавення, — гэты прынцып у паноўных ідэалогіях (у ліберальным касмопалітызме альбо ў сацыялізме, гэтаксама ў ідэалогіі марксізму інтэрнацыонализму) ператварыўся ў жаданне выявіць індывідуальнае, якое ў большасці выпадкаў разумеецца як эканамічны дабрабыт, шчасце.

У хрысціянай «розум» лічыцца спадкам прыроднага ладу і «Божай волі». Таму мэта грамадстваў — рацыянальна ажыццяўіць індывідуальнае шчасце. З гэтым пагаджаюцца ўсе навукі сучаснасці — апроч нашай. Тым самым мы застаёмся ўбаку ад логікі заняволення духу і дасягаем вышэйшага разумення свету. З хрысціянскага гледзішча, праўдзівая «прырода», прырода змагання, няроўнасцяў, адрозненняў абясцэнніваецца на карысць усталіванага на зямлі звышнатуральнага канчатковага свету, у аснове якога ляжыць дзіўнае ўяўленне пра заміранае ўсясветнае грамадства (г. зн. — канец гісторыі).

Натуральна (і гэта трэба тут яшчэ раз падкрэсліць), ані роўнасць, ані свобода не ёсць папраўдзе пачатковымі пунктамі таго светапогляду, з якім мы змагаемся. Бо роўнасць выводзіцца толькі з індывідуалістычнага прынцыпу: абстрактны, адзінкавы чалавек, сын Бога-Айца (альбо валадар усясветнага разуму), што, дзеля браку лепшага разумення, разглядаецца як аднолькавы паўсюль, у пэўным сэнсе ёсць чыннікам зраўноўвання.

Ад марксізму да сацыяльнага хрысціянства, ад лібералізму да сацыял-дэмакраты (праз усе ступені гэтых сёння яшчэ пашыраных паглядаў) эгалітарызм прымае за канчатковую мэту чалавека і грамадстваў дасягненне шчасця індывіда (у эканамічнай або сацыяльнай формах), што магчымае, аднак, толькі на падставе разумовых высноваў. З гэтага вынікае абясцэнніванне натуральных сувязяў (народы, нацыі, культуры), якія няслушна тлумачацца як часовыя памылкі, а таксама мандылістычны (г. зн. прыведзены ў адпаведнасці з далёкай ад жыцця ідэяй усясветнай супольнасці) кірунак палітычных, эканамічных і сацыяльных дзеянняў.

Мандыялізм — менавіта да гэтага агульнага назоўніка можа быць прыведзены ўвесь той света-погляд, якому мы процістаем. Таксама і наш света-погляд, які ў будучыні мае паклікаць да жыцця розныя, г. зн. тыя, што спрачаюцца дзеля ажыццяўлення аднолькавых каштоўнасцяў, ідэалогіі, можа быць прыведзены да найменшага назоўніка.

Пачатковым пунктам нашага разумення свету, натуральна, ёсьць прызнанне рэальных падставаў жыцця, якія выяўляюць перад намі назіранне, здравы чалавечы разум і прыродазнаўчыя навукі: неўтаймоўная сіла жывога, яго абумоўленая лёсам, сфармаваная небяспекаю сутнасць, што існуе паводле законаў відавочнай або прыхаванай гі-пархii; уласцівы жывому рух, накіраваны на раз-віццё; крызісы і парушэнні раўнавагі, што надаюць жывому яго ўстойлівасць; няспыннае змаганне, якому жывое абавязанае сваім узікненнем.

Жыццё не мае іншага сэнсу, акрамя самаўдас-каналення; у свеце няма найвышэйшых каштоўнасцяў. Чалавекам ёсьць той, хто праз свой выбар каштоўнасцяў надае свету яго сэнс і форму. Чала-век надае сэнс формам і валадарыць над імі. На-шае тлумачэнне быцця ўгрунтаванае (у адрознен-не ад тлумачэння, якое дае эгалітарны светапогляд) на сумленным назіранні жыцця: яго рухальныя сілы вымагаюць не толькі таго, каб мы захоўвалі нашае быццё, але, больш за тое, каб мы ўзвышалі жыццё ў свеце (такім, якім ён ёсьць), прызнаючы законы гэтага свету і шукаючы па магчымасці но-вых «прыдатных» кірункаў (прыкладам, тэхніка).

«Мы» — гэта значыць народ і традыцыя, якія сталі нашым пакліканнем; іншымі словамі: еўрапейскі свет і, папярэдне, нашая грамада.

З гэтага гледзішча індывід не страчвае сваёй каштоўнасці. Наадварот: яго індывідуальнасць найлепш выяўляецца менавіта тады, калі ён энергічна і ахвярна бярэ ўдзел у руху і змаганні разам з групаю. Мы называем «воляю да ўлады» той факт, што кожная жывая істота, кожны чала-век, кожная супольнасць, кожны народ шукаюць магчымасцяў для развіцця ў сваім асяроддзі, каб узняць на вышэйшую прыступку быцця сваё жыц-цё і жыццё сваіх нашчадкаў.

Сутнасць нашага светапогляду можна апісаць наступным чынам: мы хочам існаваць і развівацца як асобы ў грамадзе і рабіць гэта пры заўсёды фа-тальным лёсе, у небяспечным свеце, які мы ўспрымаем такім. Увогуле ж, гэтае тлумачэнне жыцця заклікае да няспыннага пераадолення чалавечай абмежаванасці самім чалавекам, таму мы можам называць яго ў прынцыпе навукаю пра «звышчалавека». Яно ва ўсіх сэнсах процістаіць «індывідуалістычнаму гуманізму», які мы гэтак-сама называем эгалітарызмам.

Мы канстатуем, што нашая альтэрнатыва эгалітарызму — радыкальная і ўсеахопная. Мы хочам чагосыі прынцыпова іншага, мы надаём свету процілеглы сэнс, мы маем зусім іншую жыццёвую мэту. У сацыял-дэмакратаў, лібералаў, камуністаў, прадстаўнікоў хрысціянска-сацыяль-ной плыні разлады здараюцца толькі праз рознае бачанне практыкі ажыццяўлення аднолькавых (універсалісцкіх, індывідуалісцкіх) планаў і вы-знавання аднолькавай канцэпцыі існага свету, на-ват калі іх фармулёўкі розняцца ў залежнасці ад «сямейства». У стаўленні да каштоўнасцяў (г. зн. іс-тотнага) мы не маем нічога супольнага з іншымі інтэлектуальными сямействамі. Мы — новыя.

Наш, галоўным чынам політэістычны, света-погляд мае сваёй перадумоваю тое, што кожная культура можа валодаць сваёй шкалой каштоўнасцяў і ісці ўласным гісторычным шляхам. Нават калі іншыя культуры, напрыклад, у геапалітыч-nym плане, стаяць на шляху Еўропы, яны — з іх гледзішча — маюць рацыю, бо яны пільнуюцца аднаго з прынцыпаў жыцця — імкнуща да самарэалізацыі. Гэта пацвярджаецца, напрыклад, у выпадку з ісламам. Мы прызнаем гэтыя іншыя каштоўнасці; яны легітымныя. Магчыма, аднойчы мы мусім паўстаць на іх шляху, але, на наш па-гляд, дынаміка жыцця — менавіта ў гэтай форме супярэчнасці. Таму мы ніколі не пагарджаєм сваім патэнцыйнымі праціўнікамі.

Такім чынам, мы — рэлятивісты, хаця мы ве-рым у нашыя каштоўнасці і змагаемся за іх ажыц-цяўленне; аднак мы не выстаўляем іх як жыццё-правілы, што маюць дзеяць ва ўсім свеце (у адрозненне ад ідэалогіі, спароджаных праг-ным да ўлады монатэізмам хрысціянства або так-сама ісламам, што займеў новую моц), бо нашыя каштоўнасці добрыя і прыдатныя адно для нас саміх. Схілянне іншых культуры да еўрапейскіх каштоўнасцяў падаецца нам таталітарызмам, якім штодня займаюцца хрысціянства і сучасныя «су-светныя ідэалогіі», сярод якіх варта прыгадаць но-вую «крэлігію» правоў чалавека.

Гэты свет, што задыхаецца ад каштоўнасцяў эгалітарызму і памкненняў апала-гетаў хрысціянства, якое дайно згубіла сваю сілу пераканаль-насці, прыпадабніўся да дыктатуры штодзённасці, дыктатуры дробных турботаў, нудоты і разліку. Гэта па-старэчаму нягеглы і дробнаабыватальскі свет. Можна любіць яго. Можна хацець жыць у ім, выжываць у ім. Мы не хочам гэтага. І мы не стры-ваем заняволення гэтым духоўна-душэўным занядбайствам еўрапейскіх народаў, тых народаў, уся культура якіх з часоў Мікены і Траянскай вайны ёсьць паходам да святла, ліхаманкавым тва-рэннем гісторыі.

Мы не хочам дапусціць да таго, каб ланцуг гэ-
тай вялікай спадчыны перарваўся. І таму 15 год
назад мы наважыліся ўзяць слова. Як пяеца ў ста-
рой песні, «мы хочам прарапаведаваць і прамаўляць
пра Святы Райх» (*Wir wollen predigen und sprechen
vom heiligen Reich...*). На мове сучаснасці гэта зна-
чыць: займацца ідэалагічнай і культурнай пра-
гандай. Нашая праца дзеля светапогляднага абуд-
жэння зрабіла вызначальны ўнёсак у радыкаль-
ную змену тэмаў палітычна-ідэалагічных дэбатаў
і зрушыла лініі падзелу, прычым самі змагары час-
та нават не ўсведамлялі гэтай перамене.

У 70-я гады «левыя» і «правыя» спрачаліся на
абрыдлую тэму сацыяльнага пытання або па такіх
другасных проблемах, як фемінізм і нацыяналіза-
цыя прыватных прадпрыемстваў. З пачатку
80-х гадоў, калі Новая Культура абвесціла пра сябе
ў мас-медиах (прынамсі, у Францыі) і «яе» людзі
пачалі пракладаць сабе шлях, у часе дэбатаў больш
не сутыкаюцца правыя і левыя ў першапачатковым
сэнсе гэтых словаў. Выходзячы па-за межы раней-
шых палітычна-ідэалагічных асяродкаў, узнікаюць
«новыя тэндэнцыі»: з аднаго боку — тыя, што па-
ходзяць з асяродку памяркоўных левых або кансер-
ватыўных правых і якія аб'ядноўваюць ідэалогія
правоў чалавека, неалібералізм або тэхна-лібераль-
ная сацыял-дэмакратыя, атлантызм, сляпое падпа-
радкаванне Амерыцы і прынцып полірасавага гра-
мадства, карацей, тыя, хто гуртуеца вакол паняц-
ця «заходняга звязу» (у найшырэйшым сэнсе);
з іншага боку — тыя, хто выступае супраць заход-
няй цывілізацыі атлантызму, індывідуалізму пра-
воў чалавека, знішчэння чысціні расаў.

Дэбаты маюць менавіта такі змест, як гэта
ўяўляла сабе і хацела Новая Культура: адгэтуль не
правыя супраць левых, а прыхільнікі заходняга
касмапалітызму, што ўніфікуе, супраць прыхіль-
нікаў свету розных народаў і «недалучанай» Еўро-
пы. Парадаксальна, але першыя сталі недаверлі-
вымі да Трэцяга свету (у якім яны бачаць небяспе-
ку нацыяналізму), у той час як другія, што ўхваля-
юць замкнёнасць і незалежнасць народаў, праг-

нуць саюзу Еўропы з вялікімі дзяржавамі Трэцяга
свету супраць савецка-амерыканскай кампаніі,
факт існавання якой амаль і не ўтвараеца.

Новая Культура і яе моцныя каштоўнасці па-
кліканыя прарапавадаць альтэрнатыву слою «антых-
касмапалітаў» і «антымандыялістаў», што ўтвара-
еца цяпер, г. зн. усім тым, хто, злева або справа,
не прыме культурнага занядаду, паслаблення
і расавай смерці Еўропы. Прыхільнікі паноўнай
ідэалогіі (пасля гістарычнага скону марксізму
ў Заходній Еўропе — гэта «касмапаліты-лібера-
лы») мусяць разглядаць нас як сваіх галоўных
праціўнікаў і, адпаведна з гэтым, змагацца з намі.
У гэтым — наш гістарычны шанец.

За што і супраць чаго мы наагул змагаемся?
Супраць атлантычнай пасткі, за Валадарства, і не
толькі за «наш» Райх, але і за райхі ўсіх народаў
свету, існаванню якіх сёння пагражае матэрыяліс-
тычны касмапалітызм крывадушнага амерыкан-
скага прарапаведніка і хітрага савецкага таварыша,
якія думаюць, што здолелі пабудаваць жыццё па-
водле прынцыпу здаровага сэнсу (*die Vernunft-
gemäßheit*). Калі мы змагаемся ў Францыі супраць
навалы англа-саксонскіх словаў, модаў або су-
праць полірасавага грамадства, калі мы змагаемся
ў Нямеччыне супраць мэтанакіраванага знішчэн-
ня нашай гістарычнай памяці і нашай нацыяналь-
най велічы, дык мы паўсюль вядзём адно і тое ж
змаганне за сваю будучую Бацькаўшчыну —
Еўропу. І яшчэ: мы ўжо дамагліся перамогі, калі
мы называем ЗША не «Новым Светам», а «Старым
Кантинентам», калі мы гаворым пра Еўропу
як пра «Новы Свет» і калі глыбока ў нас, бы пата-
емная музыка, што не дае спакою, гучыць тое ка-
роткае выслоўе Мерліна пасля смерці карала Ар-
тура: «Для кагось я сон, але для ўсіх іншых — жу-
дасны сон».

З нямецкай мовы пераклада Ірына Арцюх паводле:
Guillaume Faye. Warum wir kämpfen //
Elemente. Nr. 1 (1986).